

Інфармацыйны ліст

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

Інстытут гісторыі НАН Беларусі

Запрашаем прыняць удзел у IV Міжнародным кангрэсе гісторыкаў Беларусі
**«Гістарычная навука Беларусі: асобы, канцэпцыі, дасягненні (да 90-годдзя
Інстытута гісторыі НАН Беларусі)»**

Час правядзення: 17 – 18 кастрычніка 2019 г.

Месца правядзення: Мінск, Інстытут гісторыі НАН Беларусі

Праблемнае поле кангрэса:

1. *Метадалогія, гістарыяграфія, крыніцазнаўства і археаграфія: тэорыя, канцэпцыі, дасягненні.*
2. *Даследаванні ў галіне беларускай археалогіі.*
3. *Спецыяльныя гістарычныя навукі Беларусі: стан і перспектывы даследаванняў.*
4. *Гісторыя навукі: актуальныя напрамкі даследаванняў.*
5. *Гісторыя беларускай дзяржаўнасці – аснова дзяржаўнай ідэалогіі Рэспублікі Беларусь.*
6. *Этнагенез на беларускіх землях – прадумова ўзнікнення першых дзяржаўных утварэнняў.*
7. *Гістарычныя формы беларускай дзяржаўнасці.*
8. *Беларускія землі ў эпоху Сярэдневечча і ранняга Новага часу.*
9. *Сацыяльна-эканамічныя трансфармацыі і грамадска-культурныя змены ў Беларусі (канец XVIII – пачатак XX ст.).*
10. *Генезіс беларускай нацыі і нацыянальнай ідэі.*
11. *Нацыянальныя формы беларускай дзяржаўнасці ў XX ст.: Беларуская Народная Рэспубліка і Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка.*
12. *Суверэнная Рэспубліка Беларусь – найвышэйшая ступень рэалізацыі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці.*
13. *Беларусь у войнах і ваенных канфліктах XIX – XX ст.*
14. *Беларусь у сістэме міжнародных адносін.*
15. *Даследаванні ў галіне сусветнай гісторыі.*
16. *Укараненне канцэпцыі гісторыі беларускай дзяржаўнасці ў вучэбна-выхаваўчым працэсе школ, сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навучальных устаноў.*
17. *Методыка выкладання гісторыі ў навучальных установах.*
18. *Фарміраванне гістарычнага светапогляду падростаючага пакалення.*

У рамках кангрэса плануецца правядзенне круглага стала «Рэвалюцыя і дзяржаўнасць (да 100-годдзя з дня нараджэння акадэміка НАН Беларусі І. М. Ігнаценкі)».

Па матэрыялах кангрэса запланавана выданне зборніка.

Працоўныя мовы: беларуская, руская, англійская.

Заяўкі для ўдзелу ў кангрэсе і тэзісы дакладаў прымаюцца да **15 верасня 2019 г.** на адрас аргкамітэта: 220072, Мінск, вул. Акадэмічная, 1; кантактны тэл. +375 (17) 284-16-10, факс +375 (17) 284-18-70; e-mail: modernhistbel@mail.ru.

У заяве паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва даклада, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык, кантактны тэлефон, e-mail, форма ўдзелу, а таксама патрэба ў тэхнічных сродках суправаджэння. Поўная форма заявы змешчана ў дадатку 1.

Студэнтам, магістрантам і аспірантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка.

Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць атрымання візавай падтрымкі.

Даклад аб'ёмам да 6 (шасці) старонак адзінарным інтэрвалам фармату А4 (210 X 297 мм) павінен быць набраны ў рэдактары Times New Roman памерам 14 без пераносаў. Палі: верхняе, ніжняе – 20 мм, левае – 30 мм, правае – 10 мм. На першым радку ўказваецца індэкс УДК (выраўноўванне па левым краі). Другі радок – назва матэрыялу малымі літарамі паўтлустым шрыфтам (па цэнтры); Трэці радок – справа прозвішча (прозвішчы) і ініцыялы аўтара (аўтараў), назва ўстановы (скарочана); з новага радка пры неабходнасці зазначаецца навуковы кіраўнік – яго вучоная ступень, вучонае званне, прозвішча і ініцыялы. Праз радок друкуецца тэкст дакладу (абзацны водступ 1,25 см). Зноскі на літаратуру даюцца ў квадратных дужках. Табліцы ўстаўляюцца ў тэкст. Пасля асноўнага тэксту прыводзіцца спіс літаратуры ў алфавітным парадку (літаратура афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК). Узор афармлення даклада змешчаны ў дадатку 2.

Запрашэнні для ўдзельнікаў кангрэса будуць разасланыя пасля разгляду заявак да **7 кастрычніка 2019 г.**

Выдаткі, звязаныя са знаходжаннем на кангрэсе, бярэ на сябе камандзіруючы бок.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў.

Форма заяўкі

Прашу ўключыць мой даклад у праграму IV Міжнароднага кангрэса гісторыкаў Беларусі «Гістарычная навука Беларусі: асобы, канцэпцыі, дасягненні (да 90-годдзя Інстытута гісторыі НАН Беларусі)»

Прозвішча Імя Імя па бацьку	
Назва даклада	
Месца працы ці вучобы (поўнае найменне ўстановы і яго падраздзялення)	
Пасада	
Вучоная ступень	
Вучонае званне	
Праблематыка (пазначыць № раздзела з праблемнага поля)	
Выкарыстанне тэхнічных сродкаў (калі так, то паказаць якія)	
Адрас для сувязі (+ індэкс)	
Тэлефон	
E-mail	
Форма ўдзелу (вочная / завочная)	

Прыклад афармлення

УДК

Назва даклада

Іваноў І.І. (Установа адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя
А.А.Куляшова», г. Магілёў, Беларусь)
Навуковы кіраўнік – доктар гістарычных навук, прафесар Сідараў Г.В.

Тэкст дакладу [1, с.24].

Літаратура:

1. Мальдзіс, А. Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі /А. Мальдзіс. – Мінск: Лімарыус, 2001. – 384 с.